



Зара над Нёманам

www.mosty-zara.by

ГАЗЕТА ВЫДАЕЦЦА З 1945 ГОДА

№51 (8761)

СЕРАДА,
9 ліпеня 2014 года

Цана 1200 руб.

Свята нашай памяці, гонару і шчаслівых надзей

Яркай, насычанай і незабыўнай падзеяй стала для жыхароў Мастоўшчыны свята ў гонар Дня Незалежнасці і 70-годдзя вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

Святочныя мерапрыемствы прайшлі ля помніка на брацкай магіле воінаў і партызан, на пляцоўцы каля стадыёна "Нёман", у левабярэжнай частцы горада. Яны працягваліся ўвесь дзень і завяршыліся святочным феерверкам, што расфарбаваў вячэрняе неба над Мастамі мільёнамі рознакаляровых агнёў.

Гучыць духавы аркестр, рытм задаюць юныя барабаншчыцы, і па цэнтральнай вуліцы горада пачынае рухацца прыгожа прыбраная калона. У ёй – прадстаўнікі мясцовай улады, удзельнікі мастацкай самадзейнасці і працоўныя калектывы Мастоўшчыны. Пачынаць ўрачыстасць з падобнага шэсця стала ўжо неад'емнай часткай і добрай традыцыяй святочных мерапрыемстваў у Мастах.

Абавязковы прыпынак – ля помніка на брацкай магіле загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны воінаў і партызан, дзе ладзіцца мітынг-рэквіем. Сярод ганаровых гасцей – ветэраны, строй якіх з кожным годам радзее. Але, нягледзячы на гэта, наша ўдзячнасць людзям, якія падаравалі нам жыццё пад мірным небам, не становіцца менш значнай. І гэта адчуваецца ў кожным слове выступаючых, у кожным позірку,

напоўненым слязьмі, у кожнай кветцы, падараванай з любоўю і шчырасцю.

З прывітальным словам да жыхароў раёна звярнуўся старшыня Мастоўскага раённага выканаўчага камітэта Аляксей Сцяпанавіч Шафарэвіч.

-- У жыцці кожнага народа ёсць лёсавызначальныя дні і падзеі. Тыя, што становяцца кропкай адліку новага этапу ў яго гісторыі, выклікаюць найвышэйшы духоўны

пад'ём і яднанне ўсіх грамадзян. У беларускім календары такая дата – 3 ліпеня 1944 года, калі чырвоны сцяг быў узняты над нашай сталіцай – горадам-героем Мінск, -- падкрэсліў Аляксей Сцяпанавіч. -- Глыбока сімвалічна, што гэты дзень мы адзначаем як галоўнае дзяржаўнае свята – Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

(Пачатак.
Працяг на 4-й стар.)



Фота С. ЗВЯГРОВІЧА





Свята нашай памяці,

Канцэртная праграма Дня Незалежнасці і 70-годдзя вызвалення Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў у Мастох упершыню прайшла на абноўленай сцэнічнай пляцоўцы каля спартыўнага комплексу.

(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)

Аляксей Сцяпанавіч Шафарэвіч нагадаў прысутным, што за гады акупацыі фашысты замучылі і расстралялі 2 680 нашых землякоў, 958 мастаўчан не вярнуліся з фронту, 114 – загінулі ў партызанскіх атрадах, 758 уладжэнцаў раёна былі вывезены на прымусовыя работы ў Германію. Шэсць вёсак Мастоўшчыны напатаку лёс Хатыні – толькі за адну ноч у вёсцы Княжаводцы было спалена больш за тысяччу чалавек.

-- У першыя дні вайны жыхары Мастоўскага раёна сталі сведкамі падзвігу лётчыка-знішчальніка Андрэя Сцяпанавіча Данілава, які, ведучы няроўны бой, пайшоў на таран варожай машыны, -- адзначыў старшыня райвыканкама. -- Бязлітасныя баі праходзілі ў раёне Луна і Дубна, вёсак Сінявічы, Каралі і Дворок. Тут нашыя войскі ўтрымлівалі пераправы праз Нёман і Шчару.

-- Сёння мы аддаём даніну глыбокай павагі мужнаму пакаленню пераможцаў. Вечная

слава ўсім загінуўшым – героям-вызваліцелям і бязвінным ахвярам той крывавай вайны, усім, хто ахвяраваў самым дарагім – уласным жыццём – у імя міру на нашай зямлі, -- акцэнтаваў увагу А. С. Шафарэвіч.

– Паважаныя ветэраны! Прыміце словы шчырага прызнання і ўдзячнасці за стойкасць, адвагу і гераізм, якія вы праявілі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Ваша пакаленне выратавала краіну, адраділа яе, узяло з руін і попелу. Ваша духоўная спадчына заўсёды будзе для нас бяспэчнай духоўнай апорай. І няхай над нашай роднай Беларуссю заўсёды будзе чыстае і мірнае неба, спакой у сэрцах людзей і дабрабыт у дамах.

Так, неймаверна складаныя выпрабаванні выпалі на долю нашых салдат, партызан, мірных жыхароў і дзяцей у гады вайны. Яшчэ раз успомніць гэта давялося старшыні пярвочнай ветэранскай арганізацыі Курылавіцкага сельсавета, малалетняй вязніцы Алене Кліменчыёўне Шарай.

-- Ля гэтага свя-

чэннага Агню мне прадастаўлена магчымасць гаварыць ад імя малалетніх вязняў, што былі прымусова вывезены ў фашысцкае рабства. У маіх вачах і жудасных успамінах і зараз паўстаюць жахі вайны, слёзы, страшныя ногоды і пакуты, -- дрыготкім голасам прамовіла Алена Кліменчыёўна. – Радуе, што нас, ветэранаў, дзяцей вайны, не забывае краіна, кіраўніцтва нашага раёна, выканаўчая ўлада на месцах. Вялікі дзякуй за падтрымку, клопат і дапамогу, за разуменне нашых праблем. Мы ўпэўнены, што моладзь Мастоўшчыны захавасць і прымножыць працоўную і жыццёвую эстафету нашага пакалення.

Падзяляе гэтую ўпэўненасць і вучань пятай гарадской школы, член Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі Віталій Місцюк.

-- Сёння ўсе мы нясе́м адказнасць за будучыню нашай дзяржавы. Нас аб'ядноўвае любоў да Радзімы, вернасць традыцыям і шчырае жаданне зрабіць сваю краіну яшчэ мацнейшай і прыгажэйшай. Гэта ў



гонару і шчаслівых надзей

нашых сілах, -- выказаў думку юнак.

Удзельнікі мітыngu ўшанавалі памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны, усклалі вянкi і кветкі да помніка на магіле воінаў і партызан.

Наступным месцам, дзе мастаўчане змаглі прадоўжыць святочны дзень, стала пляцоўка ля гарадскога стадыёна. Дарэчы, менавіта ў Дзень Незалежнасці сцэнічная пляцоўка прыёмна перадавала артыстаў і глядачоў свайму абноўленым выглядом. Тут прайшоў святочны канцэрт калектываў мастацкай самадзейнасці ўзнагароджанне ст у п е н д ы т а ў Мастоўскага райвыканкама. Узнагароды лепшым вучням раёна, што дасягнулі высокіх вынікаў у абласных і рэспубліканскіх алімпіядах, конкурсах, фестывалях і спорце, а таксама іх бацькам і педагогам уручылі старшыня райвыканкама А. С. Шафарэвіч, начальнік работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама С. С. Дзяцка, начальнік аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама В. С. Ціхановіч, дырэктар дзяржаўнай установы адукацыі "Гродзенскі абласны цэнтр алімпійскага рэзерву па вяслярных відах спорту" П. С. Рудзевіч.

Трэцяе ліпеня – гэта не проста дзень, напоўнены сонцам і цяплом. Гэта дзень нашай радасці, памяці і ўдзячнасці, гэта сімвал мужнасці і самааданасці Радзіме, сімвал надзеі і аптымізму для наступных пакаленняў беларусаў. Гэта святы тых, хто ганарыцца сваёй краінай, шануе яе гісторыю, хто сваёй працай і талентам уносіць штодзённы ўклад у працвітанне роднай зямлі.

Таму глыбока сімвалічна, што ўшаноўваем лепшых людзей раёна, якія занесены ў раённую Кнігу славы. Сёлета гэтага ганаровага права за шматгадоваю і добрасумленную працу ў галіне сельскай гаспадаркі і дасягненням высокіх вытворчых паказчыкаў удастоіўся трактарыст-машыніст сельгаспрадпрыемства "Мастаўчанка" Іосіф Францавіч Лойка.

Калі адны мастаўчане дружнымі апладысмантамі віталі ўзнагароджаных і артыстаў, другія – ашэнвалі напоўненасць і цёны гандлёвых кропак. Апошнія прываблівалі пакупнікоў пахам свежапрыгатаванага шашлыкi ў блспройгрышнымi латарэямi. Як, напрыклад, майстры раённага цэнтра рамёстваў.

Нямала прыхільнікаў актыўнага адпачынку прыцягнулі спартыўныя пляцоўкі. Тут прайшлі спаборніцтвы па міні-футболе, пляжным валейболе, дартсе і шашках. Для самых маленькіх

дзень нашай радасці, памяці і ўдзячнасці, гэта сімвал мужнасці і самааданасці Радзіме, сімвал надзеі і аптымізму для наступных пакаленняў беларусаў. Гэта святы тых, хто ганарыцца сваёй краінай, шануе яе гісторыю, хто сваёй працай і талентам уносіць штодзённы ўклад у працвітанне роднай зямлі.

Таму глыбока сімвалічна, што ўшаноўваем лепшых людзей раёна, якія занесены ў раённую Кнігу славы. Сёлета гэтага ганаровага права за шматгадоваю і добрасумленную працу ў галіне сельскай гаспадаркі і дасягненням высокіх вытворчых паказчыкаў удастоіўся трактарыст-машыніст сельгаспрадпрыемства "Мастаўчанка" Іосіф Францавіч Лойка.

Калі адны мастаўчане дружнымі апладысмантамі віталі ўзнагароджаных і артыстаў, другія – ашэнвалі напоўненасць і цёны гандлёвых кропак. Апошнія прываблівалі пакупнікоў пахам свежапрыгатаванага шашлыкi ў блспройгрышнымi латарэямi. Як, напрыклад, майстры раённага цэнтра рамёстваў.

Нямала прыхільнікаў актыўнага адпачынку прыцягнулі спартыўныя пляцоўкі. Тут прайшлі спаборніцтвы па міні-футболе, пляжным валейболе, дартсе і шашках. Для самых маленькіх

Н. ШЭУЧЫК

Фота С. ЗВЯРОВІЧА





**ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ НАША ДОЧЕНЬКА
ОЛЬГА ДУЖИК!**

От всего сердца прими наши искренние поздравления с 18-летием!

Как хороши, прекрасны розы,
И пусть такой же яркой будешь ты,
Пусть для тебя сияют звёзды счастья
И пусть сбываются мечты.
Пусть для тебя мир будет сказкой
И воплощеньем красоты,
Где много слов любви и ласки,
Улыбок, дружбы, доброты!

С любовью мама, папа, брат Максим, бабушки



**ДОРОГАЯ
ЕЛЕНА ВИКЕНТЬЕВНА ПОЛУБОК!**

Хотим поздравить с днём рожденья
И счастья в жизни пожелать,
Ни на что не обижаться,
Никогда не унывать.
Пусть дальше жизнь пойдёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!

Тётя Юзефа, сестра Алла
и вся наша семья



**МИЛЫЙ, РОДНОЙ
И ЛЮБИМЫЙ МУЖ,
ПАПА, ДЕДУШКА
НИКОЛАЙ
СТЕПАНОВИЧ
ДЯГЕЛЬ!**



День рождения
празднуешь свой,
Будь любовью
ты нашей хранимый
Днём - под солнцем,
в ночи - под луной.
Тебе, родной, мы
подарили б вечность,



Чтоб длились без конца
твои года,
За доброту твою,
за человечность,
За то, что ты жалеешь
нас всегда.
Пусть небо будет
чистым над тобою,
Земной поклон
твоим годам,
Желаем счастья,
крепкого здоровья
И долгих лет


на радость нам!
С любовью жена Анна,
дочь Наташа, сын Юра,
зять Вова, невестка
Вера, внуки Дарья,
Павел, Любаша,
Артём, Ильяша

**ДОРОГАЯ И ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ, СЕСТРА, ТЁТЯ
ВАЛЕНТИНА ФРАНЦЕВНА ТРОФИМЧИК!**
Поздравляем тебя с юбилеем!

Казалось, это дата не придёт,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день --
День твоего 55-летия.

Пусть этот день
морщинки не прибавит,
А старые разгладит и сотрёт,
И счастье в дом надолго принесёт.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

С любовью мама, сёстры Ира, Леонора
и их семьи



Пока люди на работе...



Фото автора

До тысячи строителей из разных организаций нашей области работали на возведении цеха по выпуску плиты МДФ на «Мостовдреве». По инвестициям это вторая стройка в нашей области после Островецкой АЭС. И вот в июле общестроительные работы завершаются, люди со стройки уходят, техника, в том числе краны, тоже. Остались монтажники, которые ведут установку и наладку оборудования немецкой фирмы «Диффинбахер».

С. ЗВЕРОВИЧ

**УВАЖАЕМАЯ
ВЕРА ЛЕОНИДОВНА ЧОПЕНКО!**
Поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья --
ведь часто его не хватает,
Веселья желаем --
оно никогда не мешает,
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!
Администрация и профком ЗАО «Гудевичи»



Информация для вас

Что лучше - завещание или дарение?

«Что лучше - завещание или дарение?» Такой вопрос можно очень часто услышать в нотариальной конторе. Ответить на него однозначно просто невозможно, так как это два совершенно различных по своим правовым последствиям нотариальных действия.

Завещание - это распоряжение гражданина относительно принадлежащего ему имущества на случай смерти (пока гражданин жив, он является собственником имущества и может распоряжаться им по своему усмотрению, несмотря на наличие завещания).

Завещание должно быть нотариально удостоверено. Домашнее или устное завещание является недействительным. Завещание может быть написано самим завещателем либо записано нотариусом с его слов в присутствии свидетеля. Завещатель имеет право в любое время отменить или изменить свое завещание, не ставя никого об этом в известность.

При **дарении** даритель при жизни передает имущество в собственность одаряемого, при чем делает это безвозмездно. При этом никакие обязательства у одаряемого перед дарителем не возникают. Даритель и члены его семьи при дарении жилого помещения могут только сохранить за собой право пользования, о чем должно быть указано в договоре. Право собственности на подаренное недвижимое имущество (квартиру, жилой дом гараж, земельный участок и т.д.) возникает у одаряемого с момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество.

Договор дарения может быть отменен, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. Договор может быть отменен и в случае, если даритель переживет одаряемого, но об этом должно быть прямо указано в договоре дарения.

Расторгнуть договор дарения можно по взаимному согласию сторон путем заключения соглашения о расторжении договора, при отсутствии согласия - в судебном порядке.

Итак, и у завещания, и у договора дарения есть свои особенности. Если вы желаете до дня смерти оставаться собственником своего имущества, то вам следует составить завещание. Если вы готовы перестать быть собственником своего имущества и не рассчитываете, что одаряемый будет осуществлять уход за вами в престарелом возрасте, то можно удостоверить договор дарения.

Л. СЕГЕНЬ,
нотариус

Зара над Нёманам

Мастоўская раённая газета.
Газета выходзіць у сераду і суботу.
У тыдзень выпускаецца два нумары.
Выдаецца ў г.Масты, Гродзенскай вобласці,
Рэспублікі Беларусь.
Заснавальнікі: раённы выканаўчы камітэт,
раённы Савет дэпутатаў, працоўны калектыў
рэдакцыі.
Рэг. пасв. № 1214 ад 8 лютага 2010 года.
Аб'ём газеты -- 2 друкаваныя аркушы.

**АДРАС
РЭДАКЦЫІ:**
231600,
г.Масты,
вул.Савецкая,34
Індэкс 64033

ТЭЛЕФОНЫ: галоўнага рэдактара -- 3-21-65, нам. гал. рэдактара -- 3-24-33, адк. сакратара -- 3-22-29, аддзела пісьмаў -- 3-33-45, аддзела сац.-эканамічнага развіцця -- 3-35-85, бухгалтэрыі і аддзела рэкламы -- 3-35-23, камп'ютарнага цэнтра -- 3-23-17, аддзела радыёвяшчання -- 6-13-57.

Набор і вёрстка камп'ютарнага цэнтра "Зары над Нёманам"
Газета надрукавана афсетным спосабам у ГАУПП "Гродзенская друкарня":
230003, г.Гродна, 3, вул. Паліграфістаў, 4. Разл.рахунак рэдакцыі №3015240090011,
РКЦ №10 у горадзе Масты філіяла ААТ «Белаграпрамбанк» -Гродзенскае абласное
ўпраўленне, код банка 457, УНП 500126806, ОКПО 02478504.
Падпісана да друку ў 10.00. Тыр. 4467 Зак. 3952

Наш сайт у інтэрнэце:
<http://www.mosty-zara.by>

Электронная пошта E-mail
адрес: zarja@mail.grodno.by

ISSN 2218-919X



Адказнасць за падбор і выкладанне фактаў нясуць аўтары публікацый. Выказаньня ў іх думкі могуць не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі і не накладваюць на яе ніякіх абавязкаў. За змест аб'яў і іншай рэкламы рэдакцыя не адказвае. Усе даведкі ў рэкламадаўцаў.